

2019

РОДНАЯ ПРИБОРА

Родная природа
Грамадска-палітычны,
навукова-папулярны
экалагічны часопіс
№2, люты, 2019

Выдаецца са студзеня 1972 года
На беларускай і рускай мовах

Заснавальнік

Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь

Галоўны рэдактар

Вольга Уладзіміраўна Пралюк

Адрас рэдакцыі:

Юрыдычны і паштовы адрас:
220013, Рэспубліка Беларусь,
г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а
e-mail: info@zviazda.by

Тэлефоны:

прыёмная — (017) 287-19-19
галоўны рэдактар — (017) 263-84-61
аддзел рэкламы — (017) 287-17-79
аддзел падпіскі — (017) 337-44-04
Для пісем: pryroda@zviazda.by

Падпісныя індэкс:

74926 — індывідуальны
749262 — ведамасны

Пасведчанне аб дзяржаўнай
рэгістрацыі сродку масавай
інфармацыі № 572
ад 29.01.2014,
выдадзенае Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Выдавец

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
“Выдавецкі дом “Звязда”

Дырэктар — галоўны рэдактар
Павел Якаўлевіч Сухарукаў

Тэхнічны рэдактар,
камп’ютарная вёрстка:

А.В. Папоў, А.К. Асіпенка
Стыльрэдактар
І.Б. Хвалеі

Падпісана да друку
15.02.2019
Фармат 60x84 1/8
Папера мелаваная
Друк афсетны. Ум. друк. арк. 7,44
Улік.-выд. арк. 10,90
Тыраж 1534 экз.
Заказ

Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства “БудМедыяПраект”.
ЛП 02330/71 ад 23.01.2014,
вул. В. Харужай, 13/61,
220123, Мінск, Рэспубліка Беларусь




Пры выкарыстанні матэрыялаў
спасылка на часопіс
“Родная природа” абавязковая.
Рукапісы не рэцэнзуюцца
і не вяртаюцца. Рэдакцыя па сваім
меркаванні адбірае і публікуе
адрасаваныя ёй пісьмы.
Адказнасць за змест рэкламных
публікацый і модуляў нясуць
рэкламадаўцы.

6+

© Міністэрства прыродных
рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь, 2019



Фота Мікалая ГУЛІНЧКАГА



- 2 чалавечы фактар
Выратуем арла!
- 6 глабальнае пытанне
Маленькія крокі —
для значных вынікаў
- 8 міжнароднае супрацоўніцтва
Порядок на земле
как осознанная необходимость
- 14 чорная кніга
Украшение усадеб —
вред для природы
- 16 метеоклуб
Сила воздуха
- 19 вторичные ресурсы
Зачем собирать
стеклянную тару?
- 20 природное достояние
Операция “Инвентаризация”
- 22 знаёмыя незнаёмыцы
Рагаты, вялікі, а не зубр...
- 41 жывая сімволіка
Пра што салоўка спявае
і храм, і майстэрня
- 44 Павернутая да зорак
экалагічны досвед
- 48 Некарысныя “выкапні” Ямала
запіскі натураліста
- 46 В небе паріла...
пролетная птица
- 54 кот и пес
А мне не страшен шум и гром
- 59 рыбак — рыбаку
Поймаць крупную плотву
- 62 наедіне с природой
Вилия в ледяном панцире